

УДК 633.853.494"324":631.559:631.51 (476.6)

**МІКРАФЛОРЫ ГЛЕБЫ Ў ПАСЕВАХ АЗІМАГА РАПСУ  
ПРЫ РОЗНЫХ ПРЫЁМАХ ЯЕ АПРАЦОЎКІ**

**Таранда М. І., Дудук А. А., Тарасенка П. Л., Чэриэль А. Г.**

УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт»  
г. Гродна. Рэспубліка Беларусь


Вывучэнне сістэм апрацоўкі глебы ў севазвароце, распачатага ў 2010 г., працягвалася і на трэцій культуры севазвароту – азымым рапсе, які ішоў пасля папярэдніх культур – аднагадовых траў і азімай трышкіле. Пад усе тры культуры на працягу іх вывучэння было некалькі варыянтаў выкарыстання сістэм апрацоўкі. Тут прадстаўлены вынікі ўплыву на стан мікрафлоры глебы толькі трох з іх. Азімы рапс – культура больш прадуктыўная, чым яравы. Для вырошчвання быў абрани яго гатунак беларускай селекцыі – «Дабрадзей», які мае найлепшыя паказчыкі як па максімальнай ураджайнасці (63,0 ц/га), так і па сярэдній, атрыманай у гаспадарках Беларусі.

Вопыты праводзіліся на вопытным полі УА «ГДАУ» у Зарыцы. Глеба вопытнага участка дзярнова-падзолістая рыхла супясчаная, з


глыбіні 0,8 м падасланая марэнным суглінкам, мае наступную аграфімічную характеристыстку: pH (KCl) – 6,8; утрыманне гумусу 2,18%; P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> – 140-145 мг і K<sub>2</sub>O – 170-175 мг на 1 кг глебы. Памер кожнай дзялянкі 120 м<sup>2</sup>, улікова плошча – 50 м<sup>2</sup>. Глеба добра запраўлялася мінеральнымі ўгнаеннямі, асабліва азотнымі – Р<sub>60</sub>К<sub>110</sub>N<sub>30</sub>+<sub>120</sub>+<sub>80</sub>, для чаго выкарыстоўваліся такія іх формы, як аманізаваны суперфасфат, хлорысты калій і мачавіна.

Вывучаліся тры сістэмы асноўной апрацоўкі глебы: традыцыйная – Л<sub>5-7</sub>В<sub>20</sub>2Д<sub>10-12</sub>, дробная – Л<sub>5-7</sub>Д<sub>10-12</sub>2Д<sub>10-12</sub> і чызельная – Ч<sub>10-12</sub>Ч<sub>20</sub>2Д<sub>10-12</sub>, дзе Л – лушчэнне, В – ворыва, Д – дыскаванне.

Для ўліку асноўных груп мікраарганізмаў у варыянтах вопыту ўзоры глебы з глыбіні 0-20 см спецыяльным бурам адбіралі ў дзень уборкі азімага рапсу – у 2013 г. 19 ліпеня, ў 2014 – 17 ліпеня. У той жа дзень глебу высывалі на пажыўныя асяроддзі паверхнева, для чаго спачатку рабілі разбаўленні 1:10-1:10000. Улік плесневых грыбоў і драждзей праводзілі на асяроддзі Сабура, для чаго выкарыстоўвалі 2-с разбаўленні, з 3-га разбаўлення высывалі таксама 0,05 мл на крахмала-аміачны агар (КАА) і з 4-га – на мяса-пептонны агар (МПА). Чашкі з пасевамі вытырмівалі ў тэрмастаце пры 30°C. Бактэрый улічвалі праз 2 сут., актынаміцеты і грыбы – праз тыдзень. Пры разліку колькасці мікраарганізмаў ў 1 г глебы рабілі папраўку на вільготнасць глебы, якая была ў дзень яе адбору. Намі былі атрыманы наступныя вынікі, сярэдняя дадзенныя якіх за 2 гады прадстаўлены на малюнках 1 і 2.



Малюнак 1 – Уплыў сістэм апрацоўкі глебы ў севазвароце на сярэднюю за 2013 и 2014 гг. колькасць у ёй бактэрый і плесневых грыбоў



Малюнак 2 – Уплыў сістэм апрацоўкі на колькасць актынаміцэтай

Мінімальная колькасць усіх мікраарганізмаў у глебе ўлічана ў выпадках, калі выкарыстоўвалася традыцыйная апрацоўка глебы з абаротам пласта. На фоне дробнай апрацоўкі (сярэдняя слупкі) колькасць бактэрый была вышэйшай на 6,15 млн./г., актынаміцэтай – на 0,11 млн./г і грыбоў на 3,3 тыс./г. Пры выкарыстанні двухузроўневай чызельнай апрацоўкі бактэрый у глебе становілася яшчэ менш, колькасць актынаміцэтай заставалася на ўзроўні дробнай апрацоўкі і толькі для грыбоў гэты варыянт аказаўся найлепшим. 2014 г. быў больш спрыяльнym для развіцця ў глебе бактэрый і актынаміцэтай. Іх колькасць у залежнасці ад варыянта апрацоўкі была ў 2-4 разы большай. Колькасць грыбоў у глебе ўсіх варыянтаў наадварот была вышэйшай у папярэднім 2013 г.